

У РЭЖЫМЕ КРУГЛАСУТАЧНАЙ УВАГІ

Насельніцтва Фрунзенскага раёна сталіцы складае каля 467 тысяч чалавек. Больш, чым у некаторых абласных цэнтрах. Сітуацыя з рознымі правапарушэннямі мяняецца літаральна кожную хвіліну. Быць у курсе гэтай сітуацыі — прамая задача аператыўна-дзяжурнай службы (АДС), якую яшчэ называюць сэрцам РУУС.

Як раскажаў мне **начальнік АДС УУС адміністрацыі Фрунзенскага раёна падпалкоўнік міліцыі Аляксандр ПЕКАЎ**, асноўныя функцыі, якія выконвае яго служба, заключаюцца ў наступным: прыём паступаючых паведамленняў і аператыўнае рэагаванне на іх.

Разшэнне прымаць трэба хутка, каб не дапусціць цяжкіх наступстваў. Старшы аператыўны дзяжурны можа высласць на месца здарэння альбо групу затрымання, альбо следча-аператыўную групу, у склад якой уваходзіць старшы следчы, супрацоўнік крымінальнага вышуку, эксперт і міліцыянер-кіроўца. Калі правапарушэнне не настолькі цяжкае, можна паслаць на разглед у частковага інспектара. Акрамя таго, АДС трымае сувязь з супрацоўнікамі ДАІ, з медыкамі і пажарнымі.

А для экстранных выпадкаў існуюць АМАП і вайсковыя часці 5448 і 3214.

Работа аператыўна-дзяжурнай службы ідзе ў кругласутачным рэжыме. На змену ў РУУС заступаюць тры чалавекі: старшы аператыўны дзяжурны, старшы інспектар-дзяжурны і памочнік дзяжурнага. Змена доўжыцца 24 гадзіны. Дазваляюцца на чарзе 4-гадзінны сон. Графік — суткі праз тroe.



Вывучаю сітуацыю знутры: слушаю размовы, паведамленні па радыі. Спачатку здаецца, што разабрацца тут немагчыма. Але паступова, з дапамогай дзяжурных, я пачынаю ўнікаць у сітуацыю, адрозніваць службовыя функцыі кожнага і нават весці размову са старшым аператыўным дзяжурным, падпалкоўнікам міліцыі Андрэем Цвірко. І адначасова, як і належаць журналісту, рабіць запісы ў бланкочку, якія хоць бы часткова адлюстроўваюць тое, што адбываецца ў аператыўна-дзяжурнай службе.

У тэму

Паведамленне лжывае — адказнасць рэальная

Аператыўна-дзяжурная служба нясе велізарную нагрукку. Ад насельніцтва прымаюцца літаральна ўсе званкі, і на кожны з іх вынікае пэўнае дзеянне.

А колькі такіх званкоў паступае ўсяго? Наколькі яны ўсе значныя? І ці такімі бясрыўнымі бываюць ілжывыя выклікі?

Па словах **намесніка начальніка УАДС МУС палкоўніка міліцыі Дзяніса ШУКІСА**, за 11 месяцаў 2018 года ў аператыўна-дзяжурнай службе УУС паступіла больш за 1,5 мільёна заяў і паведамленняў.

— Не па кампетэнцыі міліцыі паступае каля 10 працэнтаў паведамленняў, — кажа Дзяніс Сяргеевіч. — Напрыклад, не працуе святлафор (перадаём інфармацыю ў СМЭП), адкрытыя люкі — перадаём інфармацыю ў службу 115.

У буйных населеных пунктах найбольш часта паступаюць паведамленні па лініі ДАІ (ДТЗ, парушэнні правілаў паркоўкі і стаянкі), асабліва ў час пік. У летні перыяд у населеных пунктах паступае больш аб тым, што ў двары кампаніі распіваюць спіртное, шумяць, гучна слушаюць музыку, тады як у змовы яны здараюцца радзей.

Заведама лжывае паведамленне аб падрыхтоўцы выбуху, падпале ці іншых дзеяннях, якія ствараюць небяс-



17.15. Паступіў званок з офіснага цэнтра. Ахоўнікі заўважылі падазронага чалавека. Ходзіць па паверхх, зазірае ў кожны кабінет. Паводзіць сябе неадэкватна. Ці то наркаман, ці задумвае нядобрае, напрыклад крадзеж.

Андрэй Цвірко прымае званок, запісваючы паведамленне ў журнал, і тут жа звязваецца з участковым інспектарам, каб той правярў падазронага суб'екта.

17.23. Паведамлілі аб сутыкненні двух легкавых аўтамабіляў. Старшы аператыўны дзяжурны перадае інфармацыю ў ДАІ — гэта здарэнне па іх лініі.

— Да вас паступаюць усе паведамленні?

— Абсалютна ўсе, — адказвае, запяўняючы журнал, Андрэй Анатольевіч. — Усё, што здараецца ў раёне, у першую чаргу сцякаецца сюды. Сёння, дарэчы, абстаноўка на дарогах складаная, званкоў па дарожна-транспартных здарэннях будзе шмат.

17.28. Дастаўляюць жанчыну сярэдніх гадоў і нязграбнага выгляду. Ёю займаецца старшы



інспектар-дзяжурны маёр міліцыі Сяргей Лысянкоў. Ён правёў даглед затрыманай і змясціў яе ў камеру.

— За што яе ў камеру? — спытаў я Сяргея Лысянкова.

— Не камера, а пакой для затрыманых, — папраўляе мяне старшы інспектар-дзяжурны. — Яна падазраецца ў здзяйсненні крадзяжу ў кватэры сваёй знаёмай. Дарчы, у мінулым яна ўжо была судзімай.

Мяне з Сяргеем Васільевічам знаходзім ў калідоры, куды выходзяць дзверы шасці пакояў для затрыманых. Два з іх праз-



аператыўна-дзяжурнай службай, размешчанай у РУУС — там, дзе ў гэты момант знаходжуся я.

Хлопец, дастаўлены нядаўна, крычыць і грукоча ў дзверы. Але нервы ў супрацоўнікаў моцныя, і яны спакойна працягваюць сваю работу.

Пытаюся ў падпалкоўніка Цвірко, ці бываюць кур'ёзныя выпадкі ў яго службе. Ён усміхаецца і ўспамінае, як аднойчы патэлефанавалі жыхары аднаго дома і паведамілі, што іх сусед трымае ў сябе ў кватэры... карову. Супрацоўнікі прыехалі па ўказаным адрасе і ўбачылі... не, не карову, а парася, якая гадаваў у сябе ў кватэры жыхар. Стала зразумела, адкуль узьёўся той пах, на які скардзіліся суседзі.

— Не пазайздросціш вам, — тэлефануюць з любой нагоды. І на кожны сігнал трэба рэагаваць, пасылаць людзей.

— Такая служба, — адказвае Андрэй Анатольевіч. — Выпадкі бываюць розныя, мы абавязаны разабрацца з усімі без выключэння.

— А гэты затрыманы што здзіўніў?

— Пытаюся я.

— Зладзіў дэбэш дома, — адказвае Сяргей Лысянкоў. — Дочкі патэлефанавалі. Не мог супакоіцца, на участкавага кідаўся. Прышлося выклікаць нарад, везці сюды.

Я вяртаюся ў пакой, дзе прымае паведамленні Андрэй Цвірко. Якраз тэлефануюць з нагоды чарговага аварыі — старшы аператыўны дзяжурны ведаў, аб чым казаў. Ён перадае інфармацыю ў ДАІ, робіць запіс.

Дастаўляюць яшчэ аднаго затрымананага, маладога мужчыну. Ён вельмі п'яны, крычыць і лаецца. Андрэй Анатольевіч тлумачыць, што нарад выклікалі пажылыя бацькі мужчыны. Сяргей Лысянкоў з дапамогай калег змяшчае затрыманана ў камеру. Той стукае кулакамі ў дзверы і нешта патрабуе.

— Які буйны «кліент»! — Не, гэты яшчэ спакойны, — заўважае Сяргей Васільевіч.

Пад грукат з пакоя для затрыманых работа АДС працягваецца.

18.06. На вуліцы Жудро сутыкненне двух аўтамабіляў.

18.10. Патэлефанаваў не вельмі цвярозы чалавек, заявіў аб страце дакументаў.

18.15. Паведамілі, што на скрыжаванні па вуліцы Кальварыйскай не працуе святлафор.

18.19. На вуліцы Аляхэўскага ў кватэры была бойка.

18.23. Дзячынчыка 14 гадоў знайшла партфель, Чакае супрацоўнікаў міліцыі, каб яго аддаць.

18.30. Паведамілі аб сутыкненні аўтамабіляў.

18.35. Патэлефанаваў хлопец, паведаміў, што не можа знайсці сябра з учарашняга вечара.

Апошняя інфармацыя перадаецца ў гарадскі аддзел міліцыі (ГАМ), на тэрыторыі якога знік чалавек. Усяго ў Фрунзенскім раёне тры ГАМы. У кожным маецца свая АДС, і ўсе яны сінхронна супрацоўнічаюць з цэнтральнай

пачатак дзявятай. Прыехаў канвой, забраў жанчыну, якую затрымалі за падазрэнне ў крадзяжы. Сяргей Лысянкоў перадаў канвою суправаджальныя дакументы, правёў усе неабходныя працэдурны — гэта яго прамыя абавязкі.

Па злчынствах затрыманых вязуць альбо ў СІЗА (следчы ізалятар), альбо ў ІЧУ (ізалятар часовага ўтрымання). Па адміністрацыйных праступках могуць даставіць у ЦПП (цэнтр ізаляцый правапарушальнікаў). Знаходзіцца ў АДС затрыманых могуць не больш за 12 гадзін. Таму надоўга тут не застаюцца.

Палова дзявятай вечара. На пульт старшага аператыўнага дзяжурнага працягваюць паступаць званкі. Ён гэтак жа спакойна, як і раней, прымае іх, адказвае, робіць адпаведныя распа-раджэнні, запісвае інфармацыю ў журнал.

Мы цёпла развіталіся з супрацоўнікамі, я сышоў. На сёння маё дзяжурства было скончана. А яны засталіся, на ўсю доўгую ноч, рабіць сваю непрыкметную, але складаную і важную справу — ахоўваць спакой нашых грамадзян. І я пераканаўся асабіста: гэта справа ў надзейных і ўпэўненых руках.

Фота Андрэя САЗОНАВА.

— Такія задачы стаяць перад вашым падраздзяленнем?

— Такіх задач некалькі. Перш за ўсё гэта назіранне, аналіз, апрацоўка і абмен інфармацыяй аб міжнароднай злчыннасці. Намі ажыццяўляецца перадача адпаведным ведамствам краіны запытаў, якія накіроўваюць органы паліцыі іншых дзяржаў. Таксама каардынуем вядзенне міжнароднага вышуку злчынцаў, іх затрыманне і перадачу боку, які запытвае.

— 3 кім супрацоўнічае бюро Інтэрпола?

— Унутры краіны мы падтрымліваем сувязь з рознымі ведамствамі, такімі як суд, пракуратура, следчыя органы, банкі, мытна, памежная служба і органы фінансавых расследаванняў. І натуральна, мы цесна працуем з НЦБ іншых краін і Генеральным сакратарыятам Інтэрпола.

— Скажыце, адкуль да вас прыходзяць новыя супрацоўнікі? З міліцыі ці гэта могуць быць асобы грамадзянскіх спецыяльнасцяў?

— Ёсць і з міліцыі, але неабавязкова. Як правіла, у бюро патрабуюцца людзі з веданнем моў, з добрай юрыдычнай і тэхнічнай падрыхтоўкай. Таму ў нас працуюць выпускнікі ВНУ з лінгвістычнай адукацыяй або, напрыклад, з факультэта міжнародных адносін БДУ. Але ў апошнія гады спецыяльна для нашага бюро падрыхтоўкай кадраў занялася Акадэмія МУС. Некаторыя яе выпускнікі прыйшлі да нас, і мы вельмі задаволены ўзроўнем іх падрыхтоўкі.

— Веданне моў мае вырашальнае значэнне?

— Вызначальнае, — папраўляе Аляксей Ігравіч. — Усе перамовы, дзелавыя перапіскі вядуцца, як правіла, на адной з афіцыйных моў Інтэрпола. І вядома, супрацоўнік нашага бюро павінен валодаць замежнай мовай у дастатковай ступені. Перакладчыка на кожны выпадак у нас няма, а работа цакаць не будзе. Акрамя таго, існуюць камандзіроўкі за мяжу, дзе веданне мовы проста неабходна.

— Вы яшчэ гадвалі тэхнічную падрыхтоўку. Што мелі на ўвазе?

— Работа бюро заснавана перш за ўсё на арганізацыі інфармацыйнага ўзаемадзеяння. Тут выкарыстоўваецца вельмі шырокі масіў розных банкаў даных Інтэрпола і нашага міністэрства. Для іх стабільнага функцыянавання і развіцця неабходны спецыялісты з тэхнічнымі ведамі. Ідзё XXI стагоддзе, ІТ-тэхналогіі развіваюцца спамільнымі крокамі, і мы, вядома, не можам адставаць ад тых тэндэнцый, якія назіраюцца ў свеце.

— Як вашы магчымасці прымяняюцца на практыцы?

— Нашы інфармацыйныя магчымасці набываюць асабліваю актуальнасць пры правядзенні буйных масавых мерапрыемстваў. Чатыры гады таму быў чэмпіянат свету па хакеі, а зараз мы будзем прымаць II Еўрапейскія гульні. Акрамя нашага ведамства, мы аказваем са-дзеійнічанне калегам з іншых праваахоўных органаў з тым, каб у нашу краіну не прыйшлі людзі з сумнеўнымі мінулым, альбо канкрэтна злчынчы. Калі такія звесткі ў нас праходзяць, мы неадкладна інфармуем калег для таго, каб яны прынялі адпаведныя контрмеры па недапушчэнні злчынчанага элемента. Ці, напрыклад, мы дэвалесці, што да нас сёдзе група фанатаў з мэтай парушэння грамадскі парадка. Яны яшчэ не дэдуць да мяжы, а нашы кампетэнтныя органы будуць прайнфармаваны. Гасцей возьмуць пад назіранне і будуць іх належным чынам суправаджаць, каб не дапусціць магчымых экс-цэсаў.

— Якім чынам вы атрымліваеце гэтыя звесткі?

— Інфармацыя можа паступаць як з дзеючых інфармацыйных сістэм, так і ў выглядзе паведамлення ад нашых замежных партнёраў.

Міжнародны нагляд

Беларускаму бюро Інтэрпола споўнілася 25 гадоў

Міжнародны нагляд

Беларускаму бюро Інтэрпола споўнілася 25 гадоў

Як раскажаў намеснік начальніка Нацыянальнага цэнтральнага бюро (НЦБ) Інтэрпола падпалкоўнік міліцыі Аляксей ВЕРШАЛЬ, прыняцце нашай краіны ў члены міжнароднай арганізацыі крымінальнай паліцыі — Інтэрпол — адбылося на сесіі Генеральнай Асамблеі 4 кастрычніка 1993 года. А ўжо 10 снежня загадам МУС было створана НЦБ Інтэрпола ў Рэспубліцы Беларусь.

— Аляксей Ігравіч, якія задачы стаяць перад вашым падраздзяленнем?

— Такіх задач некалькі. Перш за ўсё гэта назіранне, аналіз, апрацоўка і абмен інфармацыяй аб міжнароднай злчыннасці. Намі ажыццяўляецца перадача адпаведным ведамствам краіны запытаў, якія накіроўваюць органы паліцыі іншых дзяржаў. Таксама каардынуем вядзенне міжнароднага вышуку злчынцаў, іх затрыманне і перадачу боку, які запытвае.

— 3 кім супрацоўнічае бюро Інтэрпола?

— Унутры краіны мы падтрымліваем сувязь з рознымі ведамствамі, такімі як суд, пракуратура, следчыя органы, банкі, мытна, памежная служба і органы фінансавых расследаванняў. І натуральна, мы цесна працуем з НЦБ іншых краін і Генеральным сакратарыятам Інтэрпола.

— Скажыце, адкуль да вас прыходзяць новыя супрацоўнікі? З міліцыі ці гэта могуць быць асобы грамадзянскіх спецыяльнасцяў?

— Ёсць і з міліцыі, але неабавязкова. Як правіла, у бюро патрабуюцца людзі з веданнем моў, з добрай юрыдычнай і тэхнічнай падрыхтоўкай. Таму ў нас працуюць выпускнікі ВНУ з лінгвістычнай адукацыяй або, напрыклад, з факультэта міжнародных адносін БДУ. Але ў апошнія гады спецыяльна для нашага бюро падрыхтоўкай кадраў занялася Акадэмія МУС. Некаторыя яе выпускнікі прыйшлі да нас, і мы вельмі задаволены ўзроўнем іх падрыхтоўкі.

— Веданне моў мае вырашальнае значэнне?

— Вызначальнае, — папраўляе Аляксей Ігравіч. — Усе перамовы, дзелавыя перапіскі вядуцца, як правіла, на адной з афіцыйных моў Інтэрпола. І вядома, супрацоўнік нашага бюро павінен валодаць замежнай мовай у дастатковай ступені. Перакладчыка на кожны выпадак у нас няма, а работа цакаць не будзе. Акрамя таго, існуюць камандзіроўкі за мяжу, дзе веданне мовы проста неабходна.

— Вы яшчэ гадвалі тэхнічную падрыхтоўку. Што мелі на ўвазе?

— Работа бюро заснавана перш за ўсё на арганізацыі інфармацыйнага ўзаемадзеяння. Тут выкарыстоўваецца вельмі шырокі масіў розных банкаў даных Інтэрпола і нашага міністэрства. Для іх стабільнага функцыянавання і развіцця неабходны спецыялісты з тэхнічнымі ведамі. Ідзё XXI стагоддзе, ІТ-тэхналогіі развіваюцца спамільнымі крокамі, і мы, вядома, не можам адставаць ад тых тэндэнцый, якія назіраюцца ў свеце.

— Як вашы магчымасці прымяняюцца на практыцы?

— Нашы інфармацыйныя магчымасці набываюць асабліваю актуальнасць пры правядзенні буйных масавых мерапрыемстваў. Чатыры гады таму быў чэмпіянат свету па хакеі, а зараз мы будзем прымаць II Еўрапейскія гульні. Акрамя нашага ведамства, мы аказваем са-дзеійнічанне калегам з іншых праваахоўных органаў з тым, каб у нашу краіну не прыйшлі людзі з сумнеўнымі мінулым, альбо канкрэтна злчынчы. Калі такія звесткі ў нас праходзяць, мы неадкладна інфармуем калег для таго, каб яны прынялі адпаведныя контрмеры па недапушчэнні злчынчанага элемента. Ці, напрыклад, мы дэвалесці, што да нас сёдзе група фанатаў з мэтай парушэння грамадскі парадка. Яны яшчэ не дэдуць да мяжы, а нашы кампетэнтныя органы будуць прайнфармаваны. Гасцей возьмуць пад назіранне і будуць іх належным чынам суправаджаць, каб не дапусціць магчымых экс-цэсаў.

— Якім чынам вы атрымліваеце гэтыя звесткі?

— Інфармацыя можа паступаць як з дзеючых інфармацыйных сістэм, так і ў выглядзе паведамлення ад нашых замежных партнёраў.

— Аляксей Ігравіч, якія задачы стаяць перад вашым падраздзяленнем?

— Такіх задач некалькі. Перш за ўсё гэта назіранне, аналіз, апрацоўка і абмен інфармацыяй аб міжнароднай злчыннасці. Намі ажыццяўляецца перадача адпаведным ведамствам краіны запытаў, якія накіроўваюць органы паліцыі іншых дзяржаў. Таксама каардынуем вядзенне міжнароднага вышуку злчынцаў, іх затрыманне і перадачу боку, які запытвае.

— Аляксей Ігравіч, якія задачы стаяць перад вашым падраздзяленнем?

— Такіх задач некалькі. Перш за ўсё гэта назіранне, аналіз, апрацоўка і абмен інфармацыяй аб міжнароднай злчыннасці. Намі ажыццяўляецца перадача адпаведным ведамствам краіны запытаў, якія накіроўваюць органы паліцыі іншых дзяржаў. Таксама каардынуем вядзенне міжнароднага вышуку злчынцаў, іх затрыманне і перадачу боку, які запытвае.

— Аляксей Ігравіч, якія задачы стаяць перад вашым падраздзяленнем?

— Такіх задач некалькі. Перш за ўсё гэта назіранне, аналіз, апрацоўка і абмен інфармацыяй аб міжнароднай злчыннасці. Намі ажыццяўляецца перадача адпаведным ведамствам краіны запытаў, якія накіроўваюць органы паліцыі іншых дзяржаў. Таксама каардынуем вядзенне міжнароднага вышуку злчынцаў, іх затрыманне і перадачу боку, які запытвае.

— Аляксей Ігравіч, якія задачы стаяць перад вашым падраздзяленнем?

— Такіх задач некалькі. Перш за ўсё гэта назіранне, аналіз, апрацоўка і абмен інфармацыяй аб міжнароднай злчыннасці. Намі ажыццяўляецца перадача адпаведным ведамствам краіны запытаў, якія накіроўваюць органы паліцыі іншых дзяржаў. Таксама каардынуем вядзенне міжнароднага вышуку злчынцаў, іх затрыманне і перадачу боку, які запытвае.

— Аляксей Ігравіч, якія задачы стаяць перад вашым падраздзяленнем?

— Такіх задач некалькі. Перш за ўсё гэта назіранне, аналіз, апрацоўка і абмен інфармацыяй аб міжнароднай злчыннасці. Намі ажыццяўляецца перадача адпаведным ведамствам краіны запытаў, якія накіроўваюць органы паліцыі іншых дзяржаў. Таксама каардынуем вядзенне міжнароднага вышуку злчынцаў, іх затрыманне і перадачу боку, які запытвае.

— Аляксей Ігравіч, якія задачы стаяць перад вашым падраздзяленнем?

— Такіх задач некалькі. Перш за ўсё гэта назіранне, аналіз, апрацоўка і абмен інфармацыяй аб міжнароднай злчыннасці. Намі ажыццяўляецца перадача адпаведным ведамствам краіны запытаў, якія накіроўваюць органы паліцыі іншых дзяржаў. Таксама каардынуем вядзенне міжнароднага вышуку злчынцаў, іх затрыманне і перадачу боку, які запытвае.

— Аляксей Ігравіч, якія задачы стаяць перад вашым падраздзяленнем?

— Такіх задач некалькі. Перш за ўсё гэта назіранне, аналіз, апрацоўка і абмен інфармацыяй аб міжнароднай злчыннасці. Намі ажыццяўляецца перадача адпаведным ведамствам краіны запытаў, якія накіроўваюць органы паліцыі іншых дзяржаў. Таксама каардынуем вядзенне міжнароднага вышуку злчынцаў, іх затрыманне і перадачу боку, які запытвае.

— Аляксей Ігравіч, якія задачы стаяць перад вашым падраздзяленнем?

— Такіх задач некалькі. Перш за ўсё гэта назіранне, аналіз, апрацоўка і абмен інфармацыяй аб міжнароднай злчыннасці. Намі ажыццяўляецца перадача адпаведным ведамствам краіны запытаў, якія накіроўваюць органы паліцыі іншых дзяржаў. Таксама каардынуем вядзенне міжнароднага вышуку злчынцаў, іх затрыманне і перадачу боку, які запытвае.

— Аляксей Ігравіч, якія задачы стаяць перад вашым падраздзяленнем?

— Такіх задач некалькі. Перш за ўсё гэта назіранне, аналіз, апрацоўка і абмен інфармацыяй аб міжнароднай злчыннасці. Намі ажыццяўляецца перадача адпаведным ведамствам краіны запытаў, якія накіроўваюць органы паліцыі іншых дзяржаў. Таксама каардынуем вядзенне міжнароднага вышуку злчынцаў, іх затрыманне і перадачу боку, які запытвае.

— Аляксей Ігравіч, якія задачы стаяць перад вашым падраздзяленнем?

— Такіх задач некалькі. Перш за ўсё гэта назіранне, аналіз, апрацоўка і абмен інфармацыяй аб міжнароднай злчыннасці. Намі ажыццяўляецца перадача адпаведным ведамствам краіны запытаў, якія накіроўваюць органы паліцыі іншых дзяржаў. Таксама каардынуем вядзенне міжнароднага вышуку злчынцаў, іх затрыманне і перадачу боку, які запытвае.

— Аляксей Ігравіч, якія задачы стаяць перад вашым падраздзяленнем?

— Такіх задач некалькі. Перш за ўсё гэта назіранне, аналіз, апрацоўка і абмен інфармацыяй аб міжнароднай злчыннасці. Намі ажыццяўляецца перадача адпаведным ведамствам краіны запытаў, якія накіроўваюць органы паліцыі іншых дзяржаў. Таксама каардынуем вядзенне міжнароднага вышуку злчынцаў, іх затрыманне і перадачу боку, які запытвае.